

ЗВЯЗДА

Орган ЦКі МККП(б)Б, ЦВКі СНК БССР

№ 160 (6136) 12 ліпеня 1938 г., аўторак ЦАНА 10 КАП.

ПРЫЁМ У ПАРТЫЮ НОВЫХ ЧЛЕНАУ

На ўсіх этапах барацьбы за будаўніцтва сацыялізму, за выкананне сталінскіх пяцігодкаў партыя выхоўвала масы ў бязмежнай адданасці вялікай справе Леніна—Сталіна. Будучы псона звязанай з працоўнымі, партыя вырашала мільёны непартыйных большэвікоў, бязмежна адданых нашай сацыялістычнай радзіме.

Выбары ў Вярхоўны Совет СССР, выбары ў Вярхоўны Совет нашай рэспублікі яшчэ раз ярка прадэманстравалі ўсёму свету непарушную сувязь партыі з масамі, яднанне савецкага народа вакол непераможнага сцяга Леніна—Сталіна. Прапоўня Савецкай Беларусі ў дзень выбараў аднадушна галасавалі за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, за партыю Леніна—Сталіна, за сацыялізм. Нескарушальна сіла большэвікоў — у іх цеснай сувязі з масамі, з народам.

У дні падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет БССР па рэспубліцы працавала 55 тысяч агітатараў, сярод якіх шмат беспартыйных рабочых, калгаснікаў і савецкіх інтэлігенцаў. Непартыйныя большэвікі-агітатары з гонарам выконвалі даручэнні партыі. У кожнага з іх адна думка — і ў далейшым нястомна дапамагаць партыі ў барацьбе за будаўніцтва сацыялізму.

Непартыйныя большэвікі гараць жаданнем стаць членамі вялікай партыі Леніна—Сталіна. У партарганізацыі паступаюць сотні заяў ад старых калгасных рабочых, калгаснікаў, выдатна савецкай моладзі з жаданнем уступіць у рады партыі. Гэтыя людзі — гарачыя патрыёты нашай радзімы, гатовыя аддаць усю сілу і веда, а калі трэба будзе — і жыццё за справу сацыялізму. У партыю прыняты дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР тт. Валуцін, Навіцін, дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тт. Ганчароў — старшыня калгаса «Чырвоны молат», Міклашэўская — камсамолька-стэханаўка, брыгадзір трактарнай брыгады.

Жалезнай сілай аружае зараз нашу партыю беспартыйныя агітатары, які з'яўляюцца выдатным рэзервам для палітычнага росту партыі. Выбарчая кампанія ўзяла на невыпадковую вышнюю палітычную актыўнасць мас, выдзелены тысячы таленавітых агітатараў, членаў акруговых і ўчастковых выбарчых камісій. Усё гэта дае неабмежаваныя магчымасці партыйным арганізацыям у справе індывідуальнага абдору ў партыю людзей, адданых нашай радзіме і вялікаму працадору працоўных усяго свету таварышу Сталіну.

Прайшло паўтара года, як Цэнтральны Камітэт сваім рашэннем аднавіў прыём у партыю.

КП(б)В, выконваючы рашэнні ЦК ВКП(б), грымачы і выкарчоваючы традыцыяна-бухарынскія і нацыяналі-фашысцкіх бандытаў, прыняла з 1 студзеня па 1 чэрвеня 1938 года 2.132 чал. у кандыдаты партыі і 1.056 чал. у члены партыі. Сярод прынятых 1250 камсамольцаў.

Лічыць прыёму ў партыю сведчаць аб тым, што рад партыйных арганізацый не выконваюць рашэнняў ЦК ВКП(б). Тут фактычна закрыты доступ у рады партыі.

Так, у райпартарганізацыях Мухаўскай, Брагінскай, Грэскай не прынята ў партыю ні аднаго чалавека. У райпартарганізацыях Будакашальскай, Бешановіцкай, Валынскай, Любанскай, Чырвонопольскай, Круглянскай, Сенненскай, Уваравіцкай, Мясціслаўскай прыняты ў партыю 1—2 таварышы. А ў гэтых раёнах сотні стыхануўшай сацыялістычных палёў, актыўнастаў выбарчай кампаніі, выдатных трактарыстаў, сотні камсамольцаў, вартых пачынаць высокую званне члена партыі. Кіраўнікі гэтых партарганізацый не заўважаюць вырашчальных людзей.

АКПО ЦК КП(б)В, абкомы, райкомы партыі аўсім нездавальняюча кіравалі ростам партыі на вёсцы. Па рэспублі-

цы ёсць звыш 9.986 калгасаў, а першых партарганізацый налічваецца толькі 36, кандыдацкіх груп — 39 і парткомсамольскіх груп — 9. У калгасках працуюць 1097 камуністаў; у большасці сваёй гэта камуністы-аўдзітокі. Да ўсіх прынятых у партыю ў 1938 годзе калгаснікі складалі толькі 4 процанты.

Партарганізацыі не выдучы сістэматычнай работы па ўцягненню ў партыю рабочых, калгаснікаў і савецкіх інтэлігенцаў. Яны абмяжоўваюцца разглядам паступаючых заяў. У некаторых гарьмах і райкомах разгляд заяў зацягваецца месяцамі. Валаскіта, бюракратам — вось з чым часам сутыкаюцца сумленныя людзі, які імкнуцца стаць камуністамі. У Аршанскім райкоме партыі па працягу некалькіх месяцаў ляжаць неразглядаемымі 18 заяў па прыёму ў партыю. Такія факты не адзіныя. Яны маюць месца і ў іншых партыйных арганізацыях.

Адказнае і сур'ёзнае пытанне — гэта рэкамендацыя. Тут патрэбна настаярожная пільнасць. Рэкамендацыю можна даваць таварышу, калі яго добра ведаеш, добра прачытаў. Аднак, з усёй рашучасцю трэба асудзіць ператрахоўку, баязь даваць рэкамендацыю чалавеку, які дастойны быць у рады партыі.

У Сястроўскай прывічай партыйнай арганізацыі Полацкага раёна больш двух месяцаў не разглядалі заявы актывіста камсамольца тав. Завідаева аб прыёме яго ў партыю. Партарганізацыя яго добра ведае і тым не менш камуніст тав. Дзям'янчонак адцягваў дачу рэкамендацыі, доўгі час не заўважваў яе ў райкоме.

Некаторыя арганізацыі КП(б)В аўсім чынам ведаюць работу з рэзервам партыі — з спачуваючымі. У выніку за 1938 год, паводле ведакладных даных, у спачуваючыя прыняты 1248 чалавек. А ёсць такія партарганізацыі, дзе не толькі няма росту, але і спачуваючых меншыца. У партарганізацыі Бабруйскага лескамабіната было 316 спачуваючых, асталося 251; у Веткаўскай раённай партарганізацыі было спачуваючых 52, асталося 23; у Гарадзкоўскай раённай партарганізацыі спачуваючых было 80, асталося 48. Також становіцца і ў партарганізацыі Сталінскага горраёна горада Менска.

Нездавальняюча выконваецца рашэнне ЦК ВКП(б) аб ўцягненні камсамольцаў у рады партыі. Па рэспубліцы толькі 2 проц. складае партыйнае ядро ў камсамоле. Нарядкі выдатны, калі камсамольскія арганізацыі рэкамендуць у партыю дзесяткі лепшых камсамольцаў, а іх заявы ляжаць неразглядаемымі па некалькіх месяцаў.

Прыём у партыю — вельмі адказны ўчастак партыйнай работы. Тут павіна быць заўважана адточаная рэвалюцыйная пільнасць, каб не мог прайсці ў нашу партыю ні адзін вораг, ні адзін шпіён, ні адзін дыверсант. Традыцыяна-бухарынскія і нацыяналі-фашысцкія бандыты — агенты замежных разведак — прабуюць прабрацца ў рады партыі, каб пасля, прыкравваючыся партыйным білетам, тварыць свае контррэвалюцыйныя справы. Партарганізацыі павіна старанна правяраць кожнага чалавека, ідучага ў партыю. Трэба правяраць яго палітычны твар, дэяльныя якасці, авангардную ролю на вытворчасці і ў сельскай гаспадарцы, велічыню яго акружэння і маральны вопіць. Трэба аберагаць чыстату рады нашай партыі як звыш уока!

Невычарпальныя рэзервы выдатных людзей выраслі вакол нашай партыі. Яны растуць разам з грандыёзнымі перамогамі сацыялізму. Старанна правяраючы людзей, строга завоўваючы прыніцы індывідуальнага падыходу, трэба даць дарогу ў рады партыі беспартыйнаму актыву, бязмежна адданаму вялікай партыі Леніна—Сталіна.

НА СЕСІІ ВЯРХОўНАГА СОВЕТА ГРУЗІНСКАЙ ССР

ТБІЛІСІ, 10 ліпеня. (БЕЛТА). Сёння адбылося чвартае пасяджэнне першай сесіі Вярхоўнага Савета Грузійскай ССР.

Пасля разгляду пытання аб звароце дэпутатам выдаткаў, звязаных з выкананнем дэпутатскіх абавязкаў, сесія пераважна галасаваннем кожнага кандыдата адзігаласна выбрала Прэзідыум Вярхоўнага Савета Грузійскай ССР у складзе 17 чалавек. Старшынёй Прэзідыума Вярхоўнага Савета выбрана Ф. Е. Махарадзе, намеснікамі старшын Прэзідыума М. К. Далба (Абхазская АССР) і Д. А. Давітадзе (Аджарская АССР); сакратаром Прэзідыума — В. Я. Ягаташвілі. Членамі Прэзідыума выбрана 13 дэпутатаў. Сярод іх: Л. П. Берыя, ардананосец-прафесар І. А.

ЗВЯЗДА

Джаваішвілі, камандуючы войскамі Джаўгазскай ваеннай акругі камкор І. В. Цюленэў, старшыня Орсантскага калгаса П. Н. Салжая і іншыя.

Затым старшынстваваў агалашвае заяву старшын Соўнаркома Грузійскай ССР В. М. Бакардзе аб тым, што Соўнарком Грузійскай ССР лічыць сваё абавязкі вычарпаваным і складае сваё поўнамоцтва перад Вярхоўным Советам.

Па прапанове дэпутата А. В. Джарбенадзе Вярхоўны Совет прымае паставу, у якой выражае давер'е Совету Народных Камісароў Грузійскай ССР і даручае старшын Соўнаркома Бакардзе прадставіць прапаву аб складзе ўрада, улічшышы крытычныя заўвагі дэпутатаў, выказаныя ў ходзе спрэчак.

ЧЫГУНАЧНЫ ТРАНСПАРТ У ЧЭРАГНІ

Падвезены вынікі работы чыгуначнага транспарта Савецкага Саюза за чэрвень. Гэтыя вынікі сведчаць аб новых поспехах чыгуначнікаў, дасягнутых пад кіраўніцтвам сталінскага наркома таварыша Л. М. Кагановіча. Сярод іх: 96,709 вагонаў — 106,3 проц. плана (сярэднесутачная пагрузака ў маі была 92,826 вагонаў — 105,3 проц. плана); 92,826 вагонаў — 105,3 проц. плана); 39,662 вагонаў — 104,8 проц. плана (у маі складала 92,255 вагонаў — 103,1 проц. плана).

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У Цэнтральным Кітаі Асноўныя ваенныя аперацыі паранейша выдучы ў даліне ракі Янцзя, каля Хукоу і на абодвух берагах ракі Імкуньскай лобнай паніцца да Ханькоўскай, каб скарыстаць перавагі флота, японцы сканцэнтравалі на Янцзы паміж Уху і Аньшанам каля 150 розных суднаў.

Горад Цюаньцзян, вышэй Хукоу, кітайцамі ўмацаваны Японскай авіяцыяй дарэмна прабуе разбурыць умацаванні. Не спадзеўшыся наўвагу, хутка працягла праз Цюаньцзян японскае камандаванне разгарнула аперацыі па абодвух берагах ракі, імкнучыся абмесяці ўмацаванні па сухаземю. У радзе пунктаў

СЁННЯ У НУМАРЫ:

Па БССР рэалізавана пазыкі на 112.037 тысяч рублёў.

На Сесіі Вярхоўнага Савета Грузійскай ССР. Усеаюзныя рэкорды савецкіх лётчыц.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

М. З. Рохлін. — Мой вопыт работы.

Д. Васюнаў. — Чаго не зраўмеў Рудзенскі райком партыі.

П. А. Бенешка. — За правільнае афармленне дакументаў уступваючых у партыю.

А. Канаваленка. — Замацаваць вопыт агітмасавай работы.

АРТКУЛЬ:

Яшчэ раз пра бібліятэкі.

М. Рыпнікі. — Ігнаруючы важнейшую паставу партыі і ўрада.

Анат. Вялюгін. — На лугах ля Арэсы.

З. Левін. — Зярно першага абмалоту — дзяржава.

А. М. Івановіч. — 12 норм за змену.

С. Краўцоў. — Вялікі выгірш.

Лікуе беларускі народ.

БУДНІ ГЕРАЧНЫХ ПАХОДАУ:

Бой пад Лепелем (а ўспамінаў быдога кулямітчыка тав. А. М. Раса).

У тылу беларускай (з успамінаў быдога бэйца 213 сялянскага палка Н. Самусенка).

ЗА РУБІЖОМ:

На франтах у Іспаніі.

Італа-германская падрыхтоўка новых агресій.

Падрыхтоўка «Колеса нацыяналістаў» у Чэхаславакіі.

Забастовачная хваля ў Польшчы.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ ФРОНТ ЛЕВАНТА

Паводле паведамлення іспанскага міністэрства абароны ад 10 ліпеня, на фронце Леванта ўсё яшчэ ідуць упартыя і жорсткія боі на поўдзень ад вёсак Артана і Суэрас (у раёне паміж Онда і Вівер). Рэспубліканскія войскі стойка адбіваюць напек мяцежнікаў і інтэрвентаў, пераходзячы ў энергічныя контратакі.

У сектары Сорта раінай 9 ліпеня мяцежнікі шэсць разоў атакавалі пазіцыі рэспубліканцаў у Фуэнце-ла-Сеа, размешчаныя на вышніх П'едрас-ла-Ало. Рэспубліканскія войскі поўнасьцю адбілі гэтыя атакі, нанесяшы ворагу цяжкія страты. У раёне ніжняга цячэння ракі Эбро рэспубліканцы пераправіліся на правы бераг ракі, зрабілі некалькі напад на размешчаныя мяцежнікаў, захапішы палонных і ваенныя матэрыялы.

На іншых франтах нічога істотнага не адбылася.

9 ліпеня каля поўначы тры фашысцкія самалёты наблізіліся да Валенсіі. Сустрэты агнём зенітных батарэй, яны паспешна схінулі ў раёне порта некалькі бомб, якія упалі ў мора і не прычынілі афар і матэрыяльнай страты. Той-жа ноччу бамбардзіроўшчы падвергаў рал вёсак, размешчаных на поўдзень ад Валенсіі. У выніку бамбардзіроўкі ёсць афары сярод насельніцтва.

Раіноў 10 ліпеня эскадрылля ў складзе пяці трохматарных італьянскіх бамбардзіроўшчыкаў «Савоя» зноў прабавала зрабіць напад на Валенсію. Фашысцкія самалёты былі сустрэты рэспубліканскімі знішчальнікамі. Налётчыкі ляталі на вышыні 4½ кілометра. Хутка ўцякаючы ад рэспубліканскіх знішчальнікаў, яны схінулі бомбы наўгад над кварталамі, што прылягаюць да порту Валенсіі. Ёсць некалькі афар. Сярод раненых — адзін з наглядальнікаў камітэта па «неўмашанню», 70-гадовы Альбер Ломан, бельгіец па нацыянальнасці.

ІТАЛА-ГЕРМАНСКАЯ ПАРЫХТОУКА НОВЫХ АГРЭСІЙ

ПАРЫЖ, 10 ліпеня. (БЕЛТА). Перагаворы, якія цяпер вядуцца ў Германіі начальнікам італьянскага генеральнага штаба Парыані, вынікаюць на старажытную ўрагу і некалькі французскіх палітычных колаў.

Газета «Орд» адзначае, што генерал Парыані, які з'яўляецца прыхільнікам малаканаладобнай вайны, вёў перагаворы з вядомымі германскімі ваеннымі дзеячамі. «Мы можам заявіць, — піша газета, — што берлінскія перагаворы Парыані звядзіліся да таго, каб вызначыць тэхнічныя металды малаканаладобнай вайны».

Па вестках газеты «Эўр», перагаворы Парыані з германскімі ўладамі і яго сустрача з Гітлерам у асноўным прысвечаны далейшым мерам шантажа, прычым Чэхаславакія павіна будзе з'яўляцца цэнтральным аб'ектам гэтага шантажа.

«Пайфарманаваны берлінскія колы перадаюць, — піша газета, — што германскім урадам і кіраўнікам арміі пры-

няты новы план у дачыненні Чэхаславакіі. План прадугледжвае, што ваенны начальнікам італьянскага генеральнага штаба Парыані, вынікаюць на старажытную ўрагу і некалькі французскіх палітычных колаў.

Газета «Орд» адзначае, што генерал Парыані, які з'яўляецца прыхільнікам малаканаладобнай вайны, вёў перагаворы з вядомымі германскімі ваеннымі дзеячамі. «Мы можам заявіць, — піша газета, — што берлінскія перагаворы Парыані звядзіліся да таго, каб вызначыць тэхнічныя металды малаканаладобнай вайны».

Перагаворы Парыані з германскімі ўладамі і яго сустрача з Гітлерам у асноўным прысвечаны далейшым мерам шантажа, прычым Чэхаславакія павіна будзе з'яўляцца цэнтральным аб'ектам гэтага шантажа.

«Пайфарманаваны берлінскія колы перадаюць, — піша газета, — што германскім урадам і кіраўнікам арміі пры-

ПАРЫХТОУКА „КОДЭКСА НАЦЫЯНАЛНАСЦЕЙ“ У ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 10 ліпеня. (БЕЛТА). Падрыхтоўка да запыраўлення «Кодэкса нацыяналістаў» вядзецца ўмоўнымі тэмпамі. Засядзіўшы ўчора парламенцкая камісія экспертаў, якая складаецца з прадстаўнікоў усіх партыяў, уваходзячых ва ўрадавую кааліцыю, з удзелам старшын палаты дэпутатаў Маліпетра і старшын сената Соўкуца запыраўліла з некаторымі праўцамі расправаваць ўрадам законнапрэкт аб роўнапраўі моў. Гэты законнапрэкт будзе абмяркоўвацца абодвумі палатамі парламента асобна ад «Кодэкса нацыяналістаў», бо некаторыя яго пункты выхоўваюць за рамкі канстытуцыі.

Прэм'ер-міністр Годжа зноў прыняў учора губернатара Прыкарпацкай Украіны Грабара, прадставіўшага на запыраўленне ўрада паводле ажыццяўлення другога этапу аўтаноміі Прыкарпацкай Украіны. (Згодна ўступіўшаму ў кастрычніку 1937 г. закону аб аўтаноміі Прыкарпацкай Украіны, пры назначэнні прэзідэнта Чэхаславацкай рэспублікі губернатара Прыкарпацкай Украіны ствараецца асобны совет, які з'яўляецца даралчым органам пры ім. З агульнай колькасці 18 членаў савета 9 членаў назначаюцца ўрадам і 9 іншых выбіраюцца так званымі «земскімі прадстаўніцтвамі». Другім этапам ажыццяўлення аўтаноміі павіна з'яўляцца стварэнне выбарнага праві-

няты новы план у дачыненні Чэхаславакіі. План прадугледжвае, што ваенны начальнікам італьянскага генеральнага штаба Парыані, вынікаюць на старажытную ўрагу і некалькі французскіх палітычных колаў.

Газета «Орд» адзначае, што генерал Парыані, які з'яўляецца прыхільнікам малаканаладобнай вайны, вёў перагаворы з вядомымі германскімі ваеннымі дзеячамі. «Мы можам заявіць, — піша газета, — што берлінскія перагаворы Парыані звядзіліся да таго, каб вызначыць тэхнічныя металды малаканаладобнай вайны».

Перагаворы Парыані з германскімі ўладамі і яго сустрача з Гітлерам у асноўным прысвечаны далейшым мерам шантажа, прычым Чэхаславакія павіна будзе з'яўляцца цэнтральным аб'ектам гэтага шантажа.

«Пайфарманаваны берлінскія колы перадаюць, — піша газета, — што германскім урадам і кіраўнікам арміі пры-

ЗАБАСТОВАЧНАЯ ХВАЛЯ ў ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 10 ліпеня. (БЕЛТА). У апошні час у Польшчы працяглася хваля новых забастовак. Так, напрыклад, у Лодзі ўжо 6 тыдзень бастуюць рабочыя ўсіх пачальных заводаў. Рабочыя патрабуюць павелічэння зарплатнай платы і палітычнай ўмоў працы. У Кракаве пяты тыдзень прадаўжэцца забастовка рабочых фабрыкі металічных вырабаў «Рэкорд». Бастуюць 300 чалавек. Усе рабочыя Кракава аружваюць бастуючых клопатамі і аказваюць ім дапамогу.

У Чэстэхаве бастуюць 1.800 рабочых на фабрыцы Гнашыскай мануфактуры. Прычынай забастовкі з'яўляюцца нечалавечыя эксплуатацыйныя рабочыя і бясцэнныя штрафы. У гэтым жа горадзе рабочыя сталеліцейнага заводу «Вулкан» правялі двухтыднёвую забастовку працягу супроць зваўнення аднаго рабочага.

У Беластоку бастуюць рабочыя фабрыкі аўтамобільных кузаваў. Рабочыя патрабуюць павышэння зарплатнай платы на 10 процантаў.

МОЦНЫ УДАР ПА ПАДПІШЧЫКАХ ВАЙНЫ

З вялікім удзелам прайшла падпіска на Пазыку трэцяй пяцігодкі сярод працоўных гор. Менска. Сума падпіскі па гораду складала 5 гадзін вечара 10 ліпеня складала 16.004.000 руб. — амаль на 2 мільёны рублёў больш мінулагагодняй падпіскі на гэты час.

Пераважна большасць прапрыемстваў і ўстаноў горада падпіску ўжо скончыла. На дражлівым заводзе «Пролетарыя» на пазыку падпісаліся ўсе рабочыя і служачыя на 19.210 рублёў. 54.125 руб. паў у пазыку дзяржаве калектыў півавараўнага заводу «Беларусь». 132.060 руб. складала падпіска па друкарні імя Сталіна.

У асноўным закончылі падпіску на пазыку промкамператывуныя і інвалідныя арцелі горада. Сярод іх: арцель імя Крукаўскай, швейная арцель «Пролетарыя», арцель «Чырвоны абутнік», арцель інвалідаў № 4 і інш.

Дружна падпісваюцца на пазыку

японцы выслазілі невялікія пячотныя дэсанты для абароны флангаў. Кітайскія часці і партызаны дзейнічаюць супроць японцаў на ўсёй адлегласці ракі ніжэй захвачаных японцамі гарадоў Хукоу і Піншэ.

Кітайская авіяцыя не спыняе налётаў на японскі флот на р. Янцзы. 10 ліпеня кітайскія лётчыкі бамбардзіравалі японскую эскадру з 16 караблёў у Хукоу. Азін карабль аятоплен, на другі ўстахнуў пажар. Паводле кітайскіх вестак, за паўтара месяца кітайскія лётчыкі нанеслі пашкоўлены 30 японскіх карабляў, у тым ліку — авіяносу, на якім зруйнавана звыш 30 самалётаў.

СТАЛІЦА БССР ЗАВЯРШАЕ ПАПІСКУ

З неаслабнай актыўнасцю праходзіць падпіска на Пазыку трэцяй пяцігодкі сярод працоўных гор. Менска. Сума падпіскі па гораду складала 5 гадзін вечара 10 ліпеня складала 16.004.000 руб. — амаль на 2 мільёны рублёў больш мінулагагодняй падпіскі на гэты час.

Пераважна большасць прапрыемстваў і ўстаноў горада падпіску ўжо скончыла. На дражлівым заводзе «Пролетарыя» на пазыку падпісаліся ўсе рабочыя і служачыя на 19.210 рублёў. 54.125 руб. паў у пазыку дзяржаве калектыў півавараўнага заводу «Беларусь». 132.060 руб. складала падпіска па друкарні імя Сталіна.

У асноўным закончылі падпіску на пазыку промкамператывуныя і інвалідныя арцелі горада. Сярод іх: арцель імя Крукаўскай, швейная арцель «Пролетарыя», арцель «Чырвоны абутнік», арцель інвалідаў № 4 і інш.

Дружна падпісваюцца на пазыку

рабочнікі навукі і служачыя савецкіх устаноў. Усе 230 супрацоўнікаў Акадэміі навуў БССР падпісаліся на 89.850 руб. На 25.350 руб. падпісаліся на пазыку 54 работнікі Наркамлеса БССР.

У той-жа час у асобных калектывах у выніку дрэннай арганізацыі палітычна-масавай работы завяршэнне падпіскі зацягваецца. У Велдваржпраекце на пазыку не падпісаліся яшчэ 17 работнікаў. 40 чалавек не ахоплены падпіскай у Менбудзе, 17 чалавек — у «Менарку».

Слаба праходзіць падпіска на хлебазавадзе. Тут многія рабочыя яшчэ не ахоплены пазыкай. Галоўных упартых не жадае прадстаўляць весткі ў ападкасу аб кодзе падпіскі, імкнучыся, як ідаль, утаіць адставаанне заводу ў рэалізацыі пазыкі.

МОЦНЫ УДАР ПА ПАДПІШЧЫКАХ ВАЙНЫ

З вялікім удзелам прайшла падпіска на Пазыку трэцяй пяцігодкі сярод працоўных гор. Менска. Сума падпіскі па гораду складала 5 гадзін вечара 10 ліпеня складала 16.004.000 руб. — амаль на 2 мільёны рублёў больш мінулагагодняй падпіскі на гэты час.

Пераважна большасць прапрыемстваў і ўстаноў горада падпіску ўжо скончыла. На дражлівым заводзе «Пролетарыя» на пазыку падпісаліся ўсе рабочыя і служачыя на 19.210 рублёў. 54.125 руб. паў у пазыку дзяржаве калектыў півавараўнага заводу «Беларусь». 132.060 руб. складала падпіска па друкарні імя Сталіна.

У асноўным закончылі падпіску на пазыку промкамператывуныя і інвалідныя арцелі горада. Сярод іх: арцель імя Крукаўскай, швейная арцель «Пролетарыя», арцель «Чырвоны абутнік», арцель інвалідаў № 4 і інш.

Дружна падпісваюцца на пазыку

Выступіўшыя на мітыngu чырвонаармейцы і камандзіры гаварылі аб вялікім значэнні новай пазыкі для яшчэ большага ўмацавання абароназдольнасці нашай краіны, нашай долбеснай Чырвонай Арміі, аб тым, што пазыка з'яўляецца моцным ударам па ўсіх падпалшчыках вайны.

Н. І. ПЛАШЧЫНСКІ



Савецкая моладзь — палкі патрыёты нашай сацыялістычнай радзімы — без адрыву ад вытворчасці авіяцыйна-лётнай і парашутнай справы. НА ЗДЫМКУ: пучэт Менскага аэраклуба, камсамоль, рабочы друкарні імя Сталіна А. С. Белскі перад першым прылётам перад узлётам для прылёта.

УСЕАЮЗНЫЯ РЭКОРДЫ СОВЕЦКІХ ЛЕТЧЫЦ

На чарговым пасяджэнні прэзідыума авіяцыйна-спартыўнай камісіі Цэнтральнага аэраклуба СССР імя Косарава былі разгледжаны матэрыялы аб бясспадзячым палёце трох ваенных лётчыц П. Осіпенка, В. Ламака, М. Расковай.

На палёце матэрыялаў, прадстаўленых спартыўнымі камісарамі, было ўстаноўлена, што тт. Осіпенка, Ламака і Раскова 2 ліпеня на гірсасамалёце «МП-1» пралеталі па маршруту Севастопаль—Архангельск (Холмаўскае возера) без пасадкі 2.371 кілометр 990 метраў.

Дасягненні ваенных лётчыц прэзідыум авіяцыйна-спартыўнай камісіі Цэнтральнага аэраклуба СССР зашвер-

дзіў як усеаюзныя жаночыя рэкорды па прамоі і ляманай ліній.

Разгледжаны таксама матэрыялы аб скорасным палёце лётчыцы-спартсменкі Е. Меднікавай, зробленым 3 ліпеня на лёгкім спартыўным самалёце «Г-2». Яна на ўчастку ў 100 кілометраў развіла хуткасць у 164 кілометра 940 метраў у гадзіну.

Результат палёту тав. Меднікавай зашверджан як усеаюзныя жаночы рэкорд па трэцяй катэгорыі (клас «С»).

Усе матэрыялы аб рэкордных палётах савецкіх лётчыц адсылаюцца ў Прэзідыум Міжнароднай Авіяцыйнай Федэрацыі для засведчання іх, як міжнародных жаночых рэкордаў.

ПАЗЫКА ТРЭЦІЯ ПЯЦІГОДКІ

ПА БССР РЭАЛІЗАВАНА ПАЗЫКІ НА 112.037 ТЫСЯЧ РУБЛЁЎ

Падпіска на пазыку па БССР на 11 ліпеня складала 112.037 тысяч рублёў. Гэта сума перавышае суму падпіскі мінулага года на 7.746 тысяч рублёў. Падпіска па гораду складала 9

НА ЛУГАХ ЛЯ АРЭСЫ

А на рэчцы, на Арэсе
Многа, многа дзіва;
Жывіць сабе комунары
Весела, шчасліва.

Я. КУПАЛА.

Высокія і сакавітыя буюць павод-
ля травы на берагах серабрыстай
Арэсы.

Ціхімі вечарамі мошна пахне хмелем,
кмінам і душчымым ландшапам. Над
беларудымі грачкамі калышэцца ў
вонкім ружовым паветры нябачныя
паблікі мядовага арамату.

Закончыўшы дзённую працу, урачы-
ста абхоўваюць касцы свае пакосы. Іх
пліччымі і бразаным ад вагару —
дзевяць чалавек.

Сівы, як дым, Сямён Паўлавіч Ра-
шчэня уваткнуў касу ў мяккі мох. Ка-
рычновыя шустрыя вочы бегаюць пад
лажматымі белымі брытвамі, блішчэць
прамыслова агеньчыкамі радасці. Дзед
выпірае рукавом шапку потны лоб:

— Пятнаццаць гектараў адмаха-
лі...
Ух.

Яшчэ задоўга да пачатку касы, па-
чынуўшы аб спецыяльна арганізаванай
брыгадзе касноў, ён прышоў у пра-
ўленне да старшыні калгаса.

— Запішы, Павел, у брыгаду.
Старшыня Павел Санкевіч развёў ру-
камі:

— Ды куды ты, лядуля, а гледзі
а'ехаў ці што? Нам-жа сорамна будзе:
у калгасе ёсць камя касцы, а старому
трэба работа па гасках... Як не кажа,
шчасцішчэй табе.

Апошнія вольмі пакрыўдзіла дзед.
— Іш, малоды знайшоўся. Ды я ка-
бе, жуўжыка, у казіны год заганю,
дарма што шчасцішчэй за плячымі
маю. Я от яшчэ ў дваццатым, вярнуў-
ся з нямецкага палону...
І дзед, як заўсёды, пачаў раска-
ваць, як калігуды ён прышоў на лідзі
маніжурскіх сапогах, як знішчаны
прышоў дадому ў дваццатым з няме-
цкага палону. Над Палесем талы млеў
прапахны пажарамі і крывёю, спякоты
ліпнеў. Адступаліся, белалаякі па-
лілі вёскі. Калі падпалілі роліную
Сямёнаву хату, ён уцяў на калені і
пачаў маліць-прасіць белавусага па-
ручка. Але той і вокам не мігнуў. Суд-
дзя саламяная страха ўспыхнула, як
порах, і ў адкім шыным дыме патаў-
ла злівае голле біроз. Чырвоны пе-
вень гуляў па вёсцы. Лімантавалі
жанчыны. Рагнэваны Сямён устаў і
ся, лясную пудовым кулаком на храпах
белавусага і знік у зарасніках вішня-
ка за атарожай. Звалу стралялі...
— Паручык талы там і лёг... — не
сунімаўшы пакрыўжаны дзед. — Ал я-
наро ўдару лёг, як снап... А піль-
гадучы мой, сіны ў мяне, прызнаў-
ся, прыбавілася. Вунь у кубе яшчэ
леташня панічка ляжыць, зерне та-
кое залатое, чыстае і буйнае, як го-
ранкі на небе ў ноч марозную... А час
пільер гарачы: на печы або ля гусей
на выгане я не буду сядзець.
Дзед пайшоў.
Старшыня паківаў галавой: «рашчучы
характар у яго».

А калі пачала касца, Сямён Паў-
лавіч першым з'явіўся на луг. Брыга-
да разбілася на вонкі. Кожнаму кас-
цу апылі ўчастак. Дзед пагнаў на
звычайныя прамыя пакосы, а круга-
выя з кожнай хвілінай плошча няско-
шанай сенажаці змянялася.

СТАХАНАЎЦЫ

БУДАКАШАЛІВА. Лепшыя калгас-
нікі сельгасарцелі «Чырвоны араты»
Будалюўскага сельсавета, сістэма-
тычна перавыконваюць нормы на кас-
вы. 28 чэрвеня калгаснікі Трахім Ла-
бачоў і Васіль Дубавікі скасілі кожны
па 1,75 гектара сенажаці пры норме
0,45 гектара.

У другім калгасе — «Ураджай», За-
бавскага сельсавета, 7 жанчын-калгас-
ніц арганізавалі на касавіцы жаночае

— Гэта падавала сілы і зберага-
ла час, — раскаваў пасля Сямён Паў-
лавіч.

К вечару ён скасіў 1,80 гектара за-
мест нормы 0,35—0,40! Гэта выдатны
рэкорд. Другія касцы ў далейшым
таксама не адсталі ад Сямёна Паўла-
віча Рашчэні. Ляхавен Антон за дзень
сістэматычна скошаў таксама 1,80
га, Семянчона Павел — 1,74, Даўгучы
Андрэй і Петрушэня Андрэй — 1,65,
Петрушэня Антон — 1,58, Даўгучы
Міхас і Шыманскі Андрэй — 1,56.

Па рабну пайшла слава аб каспах-
стаханавцах з калгаса імя Варашылава.

Да 6 ліпеня калгас пачаўшы выка-
наў план сенаўборкі: скошана 400
гектараў сакавітай, пахучай лямбы,
мурожнай травы, усе сама добра вы-
супана і складзена ў стары і пуні.
Калгаснікі першым у раёне закон-
чылі сеназдачу...

— Па-варашылаўску мы косім,—кінуў
да сяброў Андрэй Шыманскі.

Цёплы барадаты туман, выпашыў у
цёмных лясных дарог, дадуковых ла-
чын і ваўчыхных яроў, — заслаў дугі,
белым дымам павіс над Арэсай.

У ціхіх затаках, пакрытых белымі
ліліямі, у залуменых і чорных, як ноч,
віраж гуляюць вусатыя самі. Пляска-
юць тлуштыя лясцы і шчупакі. На
лугах, шчодрася ўсёнае мядовай расой,
красіва дзеркачы, туркаюць туркаўкі,
сонна вюкочуць жабы.

Лугчы касцы.

Прапахныя кмінам і мятай, вуша-
каю ўсёна прасялячая дарога сирол
высокіх жытоў, выбягаючы на пясч-
ныя пагорак, заросшы малым ір-
язьлівым ельнікам.

Унізе, сирол садоў, раскінулася вёс-
ка. Звалу, над ціхімі жытамі і магут-
нымі цёмнымі пшучамі, каеа, сякаю-
чы квоным вішнёвым сокам, спякот-
ны дзень.

Касцы ідуць.

На фоне дзівоўскага вогнішча захаду
малачы іх постаці, вялізныя і магут-
ныя, як дубы. Пылаюць косы, бялюць
між ельніка, набракшы саўсімным по-
там, расклястаныя кашулі. Пасля ру-
най працы салодка ные зморанае пе-
ла і шпарчэй пудысе гарачай кроў.
Арамат траў, грэчак і цяла музыка
дагарачага дня кмеляць галаву. Хо-
пача раскінуцца ў злізным пошчу,
абхапіць мускулістымі рукамі пры-
гажана-зямлю і моцна-моцна засунуць на
яе багатырскія грудзі.

Лугчы касцы.

Унізе, у сядзе, ударыў шырокі гар-
монік. Ціка і летуценна-рагаражна
песня. Дзяўчаты запяваюць аб мілым
лётчыку-самалётчыку, які хутка пры-
ляціць на спатанне да каханай з да-
лёжка звонкага горада ў палескую
вёску. Горда караголіць над Арэсай
сеўб аб буйна раскінуўшы чырвонай
каліне сонечнага пшасці палешука.

А ў дуге над крыніцай

Расціла каліна...

Звініць песня. Яе, неабмінную і ма-
ладур, узнімаюць і нясуць па існых
роў прасторы, цёмныя смалістыя пу-
шчы і дужыя, як дубы, касцы.

Расціла а калі-на-а-а...

Прыгожа плыць шчаслівыя людзі на
берагах серабрыстай Арэсы!

Анат. ВЯЛОГІН.

Калгас імя Варашылава,
Старадарожскі раён.

СЕНАЎБОРКІ

зьяно касцоў. У зьяно ўваходзяць
Адары, Хрысціна і Поля Гуршчакі,
Прася Выкава, Аларка і Каця Фа-
міны і Арына Саласпеева. Кожная жан-
чына зьяна скошае ў дзень па 0,50—
0,85 гектара пры норме 0,40.

Жаночае зьяно заключыла дагавор
на сацыялістычнае саборніцтва на
хутэйшае і лепшае правядзенне се-
наўборкі з мужчынскімі зьянамі.

Г. ФАНТАРОВІЧ.



Сборчасова, высокакасна і бяс сьвят убралі сена — важнейшая задача калгасаў ра-
спублікі. Работнічкі ўборку калгасаў пачалі зліваць сена дзяржаве. На здым-
ку: ўборка сена ў калгасе «ІІІ інтэрнацыянал», Камарыцкага раёна, Арганізацыя
у калгасе зьяно сістэматычна ўкалівае сена ў стаці. Фото Цалуйні (СФ).

ЛЁН ВІРАС НАСЛАВУ

ЧАВУСЫ. (Спец. нар. «Звязды»). Пль-
няныя палі абнаіць высокі ўраджай.
Лён ашчыў. Раніцай, сирол цёмных зя-
лёных масіваў ільну, якія месцамі па-
чынаюць жаўцець, можна бачыць яшчэ
блакітныя ўчасткі. Гэта — даўтае
ліні больш позніх пасеваў.

Надавічай добры лён вырас у кал-
гасах «Новае жыццё», дзе адкашан
па ільну з'яўляецца дэпутат Вярхоў-
нага Савета БССР Ульяна Іванавіна
Маханюкава, «Кастрэчнік», Антонаў-
скага сельсавета, «Юны комунар»,
Благуцьскага сельсавета, «Сталінскі
шлях», Сунцэўскага сельсавета і мно-
гіх іншых. На стаханавскіх участках
гэтых калгасаў ураджай валакна да-
сягне 10—12 і больш цэнтараў з гек-
тара.

Першай у раёне пачала выбарчае
перабленне ільну на сваім участку
звенявая і алкавая па ільну калгаса
імя Леніна, Прудкоўскага сельсавета,

— Гэта я раблю для таго, — тлум-
чаць Цыганкова, — каб лён не га-
ры на сонні. У ільні ён сам сабой
будзе даходзіць і валакно зробіць
шаўкавістым.

Па прыкладу мінулага года Вера Цы-
ганкова на выцерабленым гектарах
будзе рабіць другі пасев ільну. У мі-
нулым годзе 2 ўраджай ільну за год
далі 15,5 цэнтара валакна з гектара.

Выбарчае перабленне ільну пача-
ла і брыгада № 2 гэтага-ж калгаса,
брыгадзірам якой працуе Нікіфар Дзі-
трыў. У брыгадзе 21 гектар ільну.
Усяго ў калгасе 55 гектараў. Лён вы-
рас наславу.

Н. ВІШНЕУСКИ.

ЗЯРНО ПЕРШАГА АБМАЛОТУ — ДЗЯРЖАВЕ

На палях нашага калгаса, як ніколі,
ураджай багаты ўраджай. На плошчы
75 гектараў сее калгасістае жата. Яно
дасягнула больш двух метраў вышыні.
Ад важкіх напітых каласоў гушчэ ў
долу сыблы пшаніцы.

Багатаму ўраджaju прычём да-
стойную сустрэчу. Да пачатку ўборач-
най кампаніі поўніцца закінваем
касьбу сенажаці. Уборку правядуць
у самыя спысныя тэрміны: не больш, як
за 4—5 дзён.

Больш 100 гектараў зерняных будзе
уборача камбайнамі. Гэты ўчастак ад-
дзела і замацаван за камбайнерамі. Для
абслугоўвання камбайна на час уборкі
вылучаны дзве брыгады па 9 чалавек
у кожнай. Брыгады будуць кіраваць
вопныя брыгадзіры Назар Кур'яно-
віч і Аляксандр Маанік.

Астатнюю плошчу ўраджаю ўбарам
жатоў. У павячч калгаса ў поўнай
жатоўнасці стаць пільжатак-самаскі-
дак, адна спонавазатка, 30 паракон-
ных жалё, дзве конных грабелі і
больш 50 ручных.

СМАЛІВІЧЫ. Рад калгасаў раёна
сустрэлі 11 ліпеня — дзень вызна-
лення Беларусі ад белалаякаў — нова-
мі вытворчымі перамогамі.

Калгасы «Зара», Амелінаўскага
сельсавета, «Чалюшнік» і «Энергія».

ЗАКОНЧЫЛІ ЗДАЧУ СЕНА ДЗЯРЖАВЕ

Забалоўскага сельсавета і «Окрас», Вар-
тоўскага сельсавета, закончылі сеназда-
чу. Калгас «Зара», Амелінаўскага
сельсавета, перапынаў план сеназда-
чы на 300 кілаграмаў. У гэтых калгас-
сах закінваецца ўборка натуральных
сенажаці і канюшыны.

СМАЛІВІЧЫ

Рад калгасаў раёна
сустрэлі 11 ліпеня — дзень вызна-
лення Беларусі ад белалаякаў — нова-
мі вытворчымі перамогамі.

Калгасы «Зара», Амелінаўскага
сельсавета, «Чалюшнік» і «Энергія».

Вера Цыганкова. У яе зьяне 2 гекта-
ры ільну. Церабленне праходзіць на
тым гектарах, дзе лён быў пасеван 20
красавіка. Палова ільну ўжо выцера-
блена. Снамы вносяцца ў гумно.

— Гэта я раблю для таго, — тлум-
чаць Цыганкова, — каб лён не га-
ры на сонні. У ільні ён сам сабой
будзе даходзіць і валакно зробіць
шаўкавістым.

Па прыкладу мінулага года Вера Цы-
ганкова на выцерабленым гектарах
будзе рабіць другі пасев ільну. У мі-
нулым годзе 2 ўраджай ільну за год
далі 15,5 цэнтара валакна з гектара.

Выбарчае перабленне ільну пача-
ла і брыгада № 2 гэтага-ж калгаса,
брыгадзірам якой працуе Нікіфар Дзі-
трыў. У брыгадзе 21 гектар ільну.
Усяго ў калгасе 55 гектараў. Лён вы-
рас наславу.

Н. ВІШНЕУСКИ.

ІГНАРУЮЦЬ ВАЖНЕЙШУЮ ПАСТАНОВУ ПАРТЫІ І ўРАДА

Прашю больш двух месяцаў з таго
часу, як была апублікавана пастанова
СНК СССР і ЦК ВКП(б) «Аб забароне
выключэння калгаснікаў з калгасаў».

Між тым паміж і, якія былі дапушчаны
ў многіх абласцях і раёнах, вы-
праўляюцца вельмі марудна.

Гомельскія і менскія абласныя ар-
ганізацыі да апошняга часу ўсё ўрэ-
не занялі правяркай таго, як на мес-
цах выпраўляюцца дапушчаныя на-
мылі па выключэнню калгаснікаў з
калгасаў. А памылка ў распушчэнні бы-
ло дапушчана многа. Каб увяць сабе
іх размер, дастаткова сказаць, што за
1937 г. з калгасаў рэспублікі было вы-
ключана звыш 4.000 калгасных гаспа-
дарак.

22 мая прэзідыум арганітэта ЦК
БССР па Гомельскай вобласці (старшыня
заслаў даклады загалючы рага-
доўскага і рэчыцкага зямельных ад-
дэлаў аб выпраўленні дапушчаных
памылак. Прынялі да ведама іх на-
ведзьні аб тым, што ўсе скаргі аб
выключэнні калгаснікаў з калгасаў
разгляджаны.

Праведзенай правяркай устаноўлена,
што заўважаны загалючы рэчыцкага
райземадзела тав. Казлоўскага не ад-
павядаюць сапраўднасці. У адным
толькі калгасе імя Молатава, Валадар-
скага сельсавета, было выключана 10
гаспадарак і ні адна з іх да гэтага
часу не адноўлена. У калгасе імя Ежо-
ва, Барышчэўскага сельсавета, калгас-
нікі А. Маеніца і А. Шарысев фармаль-
на былі адноўлены ў калгасе, а на
справе праўленне калгаса не далускае
іх да работы.

Рэчыцкі райвыканком (старшыня тав.
Фрыдлін) і райком партыі (сапра-
тар тав. Рышкоў) фармальна аднеслі да
выканання важнейшай пастановы партыі
і ўрада.

У Жлобінскім раёне (старшыня РК
тав. Барысав) па вестках райземадзела
лічбы выключаных у мінулым
годзе з калгасаў 49 гаспадарак і 700
выбухных у калгасах за гэты час — 700
гаспадарак. З іх адноўлена толькі 6
гаспадарак. Краўнікі раённых ар-
ганізацый пусцілі гэту работу на самаці,
перадвераліся старшымі калгасаў і
нават не забачылі азнамлення ўсіх
калгаснікаў з пастановай СНК СССР і
ЦК ВКП(б).

У калгасе «1 май», Стрэпінскага
сельсавета, Жлобінскага раёна, на не-
правамоным калгасным сходах была
выключана з калгаса Ф. Гузава за тое,
што муж яе пайшоў працаваць у ры-
балоўную арцель. І калі Гузава падала
заяву, каб не аднавіць у правах члена
калгаса, праўленне калгаса, вынесла
пастанову: «Прагнаваць Ф. Гузавай
уступіць у калгасе разам са сваім муж-
жам». Гузава гату, яна няправільна,
Пастанова праўлення абскардыла ў
Стрэпінскі сельсавет. Старшыня сель-
савета тав. Раскі, замест аказання да-
памогі Гузавай у аднаўненні ў правах
калгасніцы, замест прыцягнення да
адказнасці віноўных у прамым пару-
шэнні пастановы партыі і ўрада, аб-
рэзаў прысяжыны ўчастак Гузавай.

Практыка незаконнай абрэзі пры-
сяжыных участкаў у сямей калгасні-
каў, члены якіх пайшлі на работу па-
за межы калгаса, шырока прымяняюць
і ў іншых калгасах Жлобінскага

У наш пошк прышла вестка аб гэтым
жулачным злачынстве прахлятых ка-
таў. Чырвонаармейцы былі абураны
гнэвам і няважліва. Па загаду каман-
дзіра палка на выратаванне вёскі быў
наслаў батальён чырвонаармейцаў. Ка-
рацелі за свае страшныя справы па-
платіліся жыццём. Увесь карны атрад
быў знішчаны. Тут-жа пад адным
члункі было скінута 2 эшалоны алу-
паючых белалаякаў і іх бронепоезд.

Н. САМУСЕНКА,
былы бец 213 эліанскага палка.

ПАСЯДЖЭННЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ СССР

10 ліпеня адбылося пад старшынст-
вам тав. В. М. Молатава чарговае па-
сядженне Савета Народных Камісараў
СССР.

Саўнарком СССР разгледзеў па да-
кладу народнага камісара фінансаў
Саюза ССР тав. Зверэва пытанне аб
размежаванні бюджэтных функцый і
праў СССР і саюзных рэспублік, а так-
сама мясцовых органаў ўлады. У аб-
меркаванні гэтага пытання прынілі
ўдзел прадстаўнікі саюзных рэспублік.

Дзейнічаючы закон аб бюджэтных
правах Саюза ССР і саюзных рэспуб-
лік выдан у 1927 годзе, а палажэнне
аб мясцовых фінансах—у 1926 годзе.

З таго часу ў эканоміі краіны ад-
былі велізарныя зрухі — сацыялізм
перамог. Гэта карэзным чынам змяніла
і структуру дзяржаўнага бюджэта.
Сама аб'ём зноўнага бюджэта СССР
(уключаючы мясцовыя бюджэты) у
1937 годзе ўзрос амаль у 14 разоў ў
параўнанні з 1927—1928 бюджэтнымі го-
дамі.

Бюджэтыны закон 1927 года і палажэ-
нне аб мясцовых фінансах 1926 года
ўстаўрэлі, адзасілі ў супярэчнасці з
жыццём і з новай Канстытуцыяй СССР.

У ліку даходных крыніц дзяржаўна-
га бюджэта прадугледжваліся даход ад
канцэсій, даход ад уладу дзяржаўна-
гаў арыянерных таварыстваў. У ліку
асноўных даходных крыніц мясцо-
вых бюджэтаў фігуравалі прамысловыя
падаткі з прыватных прадпрыемстваў.
Усё гэта пільер страціла значэнне.

На бюджэтныму закону 1927 года ў
ліку выдатковых артыкулаў рэспублі-
каскіх бюджэтаў былі ўказаны асі-
наваны на мерапрыемствы па бараць-
бе з беспрацоўем. Між тым наша краі-
на даўно забыла аб беспрацоўі.

Стары закон прадугледжваў магчы-
масць устаноўлення мясцовых падат-
каў у парадку рэспубліканскага за-
канадаўства. Між тым, наводзіць новай
Канстытуцыяй СССР, зацверджанне ўсіх
падаткаў і даходаў, паступаючых на
стварэнне саюзага, рэспубліканскіх і

мясцовых бюджэтаў — адносіцца да
вядзення Саюза ССР.

Наркамфінам СССР былі прадстаўле-
ны ў Саўнарком СССР праекты двух
законаў: аб бюджэтных правах СССР,
саюзных і аўтаномных рэспублік і
асобна аб бюджэтных правах мясцовых
органаў ўлады. У склад адзінага дзяр-
жаўнага бюджэта Саюза ССР па прак-
тыцы Наркамфіна павінны ўключыцца
толькі саюзны бюджэт і бюджэты са-
юзных і аўтаномных рэспублік, уклю-
чэння-ж мясцовых бюджэтаў у склад
адзінага дзяржаўнага бюджэта СССР
праецт Наркамфіна не прадугледжваў.

У апаўведнасці з пунктам «Л» арт.
14 Канстытуцыяй СССР, устаўнаўляю-
чымі правы Вярхоўнага Савета СССР
на зацверджэнне адзінага дзяржаўна-
га бюджэта СССР, а таксама падаткаў
і даходаў, паступаючых на стварэнне
бюджэтаў саюзага, рэспубліканскіх і
мясцовых, Саўнарком прызнаў неаб-
ходным у адным дзяржаўным бюджэ-
це СССР адлюстраваць (з рознай ступе-
ню дэталізацыі) увесь бюджэт, уклю-
чаючы яго саюзную частку, бюджэты
саюзных і аўтаномных рэспублік і
мясцовыя бюджэты. У сувязі з гэтым
Саўнарком СССР дараўніў Наркамфіну
СССР прадставіць адзінае палажэнне,
ахапляючае бюджэтыныя правы як СССР
і рэспублік, так і мясцовых органаў
ўлады.

Для падрыхтоўкі гэтага закона Саў-
нарком СССР стварыў камісію пад
старшынствам тав. В. М. Молатава з
ўдзелам прадстаўнікоў саюзных і аў-
таномных рэспублік і мясцовых саветаў.

Саўнарком заслухаў таксама даклад
намесніка наркома земляробства
СССР тав. Венедзіктава і наркома саў-
гасаў СССР тав. Юкіна аб выкананні
пастановы СНК СССР ад 29 чэрвеня
1937 года «Аб мерах па паліпашчэн-
ненню зэрновых культур» і даклад
намесніка народнага камісара пільжы
прамысловасці тав. Перухіна аб хо-
дзе выканання плана электрабудуўні-
цтва.

ІГНАРУЮЦЬ ВАЖНЕЙШУЮ ПАСТАНОВУ ПАРТЫІ І ўРАДА

Прашю больш двух месяцаў з таго
часу, як была апублікавана пастанова
СНК СССР і ЦК ВКП(б) «Аб забароне
выключэння калгаснікаў з калгасаў».

Між тым паміж і, якія былі дапушчаны
ў многіх абласцях і раёнах, вы-
праўляюцца вельмі марудна.

Гомельскія і менскія абласныя ар-
ганізацыі да апошняга часу ўсё ўрэ-
не занялі правяркай таго, як на мес-
цах выпраўляюцца дапушчаныя на-
мылі па выключэнню калгаснікаў з
калгасаў. А памылка ў распушчэнні бы-
ло дапушчана многа. Каб увяць сабе
іх размер, дастаткова сказаць, што за
1937 г. з калгасаў рэспублікі было вы-
ключана звыш 4.000 калгасных гаспа-
дарак.

22 мая прэзідыум арганітэта ЦК
БССР па Гомельскай вобласці (старшыня
заслаў даклады загалючы рага-<

12 НОРМ ЗА ЗМЕНУ

Калі мяне прызначылі машыністам пад'ёмнага крана № 441, перш за ўсё я заняўся прывядзеннем у парадак машыны. Кран быў вельмі запушчаны, нехачапа многа частак. Цяжка было нават выкашаць на ім зменную норму.

Са сваім памочнікам тав. Наумчыкам мы змянілі паваротныя пружыны, зрабілі наварку і абочку паваротнага барабана, а таксама перадацнага вала, які быў разбіты. На гэта ў нас пайшло тры дні.

Даведаўшыся з газет аб стаханавіцкіх металах работы знатнага водніка тав. Блідмана, мы задумаліся над тым, ці нельга і нашу работу рацыяналізаваць так, каб выгружаць за гадзіну не па 14,5 тон торфу, а значна больш.

Дасканалы вывучаючы сваю работу, мы хутка пераканаліся, што можна скараціць колькасць аперацый па выгрузцы аднаго кантэйнера (самаразгружваемыя скрыні на платформах). Для гэтага нам трэба было зрабіць круг і прыставаць яго так, каб кантэйнер рухаўся не на зямлі, а на отвале пад'ёмнага крана. Мы правалі гэтае рацыяналізацыйнае мерапрыемства, і зачышчылі ўжо няма патрэбы пасля кожнага пад'ёму кан-

тэйнера сходаць з платформы для асаблівасцяў з'яўлення.


Сваю рацыяналізацыйную работу мы прадаўжалі і далей. Адлегласць паміж пуніямі ад пад'ёмнага крана да рухомага састава вельмі вялікая, што перашкаджала рабоце. Па майб прапа-нове, кран для большай устойлівасці пачалі ўмацоўваць цапфамі за рэйкі.

Працуючы па-новаму, мы 11 чэрвеня ўпершыню выканалі сваю зменную норму на 1.243 проц.

Цяпер па нашаму металау працуюць многія машыністы пад'ёмных кранаў Менскага аддзялення. Яны выконваюць свае нормы на 1.000 і больш процантаў.

Надаўна мы заключылі сацыялістычны дагавор з работнікамі пагрузачнай канторы ст. Масква, Заходняй чыгункі на лепшую падрыхтоўку і сустрэчу 30 ліпеня — Усесаюзнага дня чыгуначніка.

Метадам нашай работы зацікавіліся ў Маскве лачальнік пагрузачна-разгружачных работ Наркамата шляхоў зносін і начальнік нашай дарогі. Гэта нас падбадзёрвае. А кіраўнікі Менскага аддзялення не лічце патрэбным нават пагаварыць з намі, азнаёміцца з нашай работай. А. М. ІВАНОВІЧ, машыніст пад'ёмнага крана № 441, ст. Менск.



Палад піонераў і акабрат у г. Гомель.

Фото В. Вернера (СФ).

ЛІКУЕ БЕЛАРУСКІ НАРОД

Заўсёды гэты азаманальны ліпенскі дзень асабліва радасна сустракае беларускі народ. Прайдзіца па вуліцах сталіцы БССР, і вы адразу адчуеце, як вяліка народная ўрачыстасць, як радасна свеціцца твары свабодных савецкіх людзей. Вось і шпэр надшоў дзень 11 ліпеня — 18-годдзя вызвалення беларускай зямлі ад вярэцкіх полчышчаў белалаякаў, банд забойцаў, гвалтаўнікаў і падпальчыкаў.

Прыгожы сонечны ліпенскі дзень! Менск у чырвоных сцягах. Прыемныя пеліны вясняк калыхае спігі над будынкамі ўрадавых устаноў, над карусэлямі фабрык і заводаў, над жылымі ламамі. Спіжкі прадагтаўт ўздоўж вуліц Савецкай і Ленінскай. Залатыя праменні сонца азраўваюць любоўна ўпрыгожаныя партрэты любімага бальш, настаўніка і друга беларускага народа — вялікага Сталіна. Ён, тварці дзяржаўнасці Беларусі, даўшы народу шчаслівае жыццё, жыве ў кожнага ў сэрцы. Яго імя ва ўсіх на вусях, яго партрэты з'яўляюцца над Домам урада, над жылымі домамі, над карусэлямі прадыр-емстваў. Скрозь і ўсюды — партрэты вялікага Сталіна і яго багавых саветні-каў, дэпутатаў Вярхоўнага Савета БССР таварышаў Молатава, Кагановіча.

Варашылава, Калініна, Ежова, Андрэева, Жланава.

Вялікі мастацкія пано ўпрыгожваюць гарадскі сквер на Савецкай вуліцы. Пано з вядомых вярці — высту-пленне В. І. Леніна перад войскамі, якія адпраўляюцца на беларускі фронт; прыезд Сталіна ў 1-ю Конную армію; пано, адлюстроўваючы гераічную барацьбу Чырвонай Арміі з бела-палаякамі, барацьбу іспанскага і іта-льскага народаў за сваю незалежнасць і інш.

Горад святочна ўпрыгожаны. У яго кіпучым жыцці — малалосці і сіла. Сярод нараднага патоку людзей многа байцаў нашай пераможнай Радз-Сілянскай Чырвонай Арміі, многа слаў-ных пагранічнікаў.

Ніколі паганя бот белалаяцкіх бандытаў не ступілі на святочную са-вечную зямлю. Вось чаму так лікуе на-род, вась чаму сёння такі прыгожы Менск.

Менск, які быў разбуран белалаяка-мі, сёння — горад узняты новымі пры-гожымі праектамі, выдатнымі пала-цамі, універсітэтамі, школамі, жылымі домамі.

Есць чаму радавацца беларускаму народу!

СВЯТА НА ГРАНІЦЫ

БЯГОМ'ЛЬ, 700 калгаснікаў з калга-саў «Чырвоны пунілавец», «Паграніч-нік», «Чырвоны сцяг», імя Сталіна і інш. сабраліся 10 ліпеня на масо-ву, прысвечаную 18-годдзю вызвалення Беларусі ад белалаякаў.

Аб'едзе мітынг. З ірвай прамовай выступіў лейтэнант пагранічнік Т. Бу-талін. Выступіўшы за ім калгаснік тав. Селюк Пётр Канстанцінавіч залё-ніў партыю ў ўрад, слаўных паграніч-нікаў, што калгаснікі пагранічных кал-гасаў яшчэ лепш будучы змагацца за сталінінскі ўрадак, яшчэ лепш буд-дучы дэмагашч пагранічнікам у ахо-вочыя савецкія сацыялістычныя раліны.

Пасля мітынга аб'едзе вялікі кон-цэрт мастацкай самадзейнасці пагра-нічнікаў.

ФІНІШ ВАЕН'ЗАВАПАГА БЕЛАПРАБЕГУ

Учора раніцай у Менска на Магілёў-скім шасе фінішавалі ўдзельнікі ваен-навапага беларэбегу Віцебск—Менск, якія ішлі па шляхах баявой 27 Омскай чырвонаспяжанай дывізіі. У прабегу пры-налі ўдзел 14 студэнтаў і выкладчы-каў віцебскага медінстытута. Сярод іх адна дзяўчына.

Удзельнікі прабегу прайшлі 350 кі-ламетраў. Усе адчуваюць сябе здаровымі і бадзёрымі. Па шляху следавання яны праводзілі агітацыйна-масавую работу.

СПАРТАКІЯДА БВА

СМАЛЕНСК (спец. кор. «Звязды»). Закончылася спартакіяда БВА па лёгкай атлетыцы. Устаноўлена 6 новых рэкордаў сярод Малодшы камандзір тав. Ханюскі перакрыў рэкорд РСЧА па прыжках з разбегу ў вышыню, яго рэзультат — 190 сантыметраў. Малалая рэкардменка БВА тав. Еліцова пе-ракрыла рэкорд РСЧА ў бегу на 400 м. Старшы лейтэнант тав. Марозаў ды-станцыю ў 100 метраў прабег за 11,1 секунды.

Добры рэзультат па пяцібор'ю пака-зала жонка камандзіра тав. Апарыза. Яна ўключана ў склад зборнай каман-ды БВА для ўдзелу ва ўсесаюзнай спартакіядзе.

Павялічаны спартакіяда паказалі бесперэчны рост фізічнай культуры ў Чырвонай Арміі і выявілі дзесяткі ма-ладых таленавітых спартсменаў — лёгка-атлетаў. Зборная каманда БВА з 28 летшых спартсменаў лёгкаатлетаў пры-ступіла да рэгулярнай трэніроўкі.

НЕХАЕУ.

ЗЛАЧА МАЛАДОЙ БУЛБЫ

БАБРУЙСК. Калгас «Перша мая», Варатыска сельсавета, зладзіў першы чатыры тоны маладой бульбы, вызна-чаныя для адгрукі працоўным Ленін-града.

—

АД ХОІНСКАГА РК КПСБ З'яўляюцца кандыдацкую картку фэору 1938 года за № 050920, выданую на імя Та-венна Аляксеева Федаравіча, лічыць несапраўд-най.

ВЯЛІКІ ВЫЙГРЫШ

Вы хочаце, каб я раскажаў вам аб сваім выйгрышы. Калі ласка, садзіцеся бліжэй, вась на гэтае крэсла, і слу-хайце.

Гісторыя майго вялікага выйгрыша пачалася тады, калі словы «высока-роддзе», «справасуддзельства», «блага-роддзе» і «сіяцельства» сталі лаянкай і носьбітамі іх былі выкінуты вон з нашай краіны. Тады я, Якаў Мееравіч Шнейдэр, пачаў свайго бядняк, ула-дальнік вялікай чорнай барды і кучы маленькіх дзяцей, адчуў сябе чалаве-кам.

Прыходжу аднаго разу дамоў і гаво-ру жонцы:

— Дачкаліся мы, Сара Майсеўна, прыйшла наша ўлада. Што ты плачаш, дура, гавару ёй. Танцаваць нам трэба, а ты слязу пушчала. Ці не гаварыў я дваццаць разоў, што вочы ў цябе на мокрым месцы?

Разумеюце, стаіць мая Сара пасярод пакоя і слязь, як гарошыны, падаюць у яе з вачэй. Плача. Ад радасці. Ці трэба вам расказаць, колькі гора і прыніжэння нашарпеліся мы ў той час, калі на чале Расіі стаў цар, яко-му цесна было жыць на адной плане-це з яўрэямі.

Надаўна прыязджалі да мяне ў госці дзеці Міхаіл і Фаня. Дзеці, трэба вам сказаць, прама на адзіліненне.

Прыехаў, значыць, сын мой Міхаіл. Вы-б паглядзеці, што за сын! Інжы-нер-будайнік. Савецкая ўлада зрабіла яго інжынерам. Вучыўся ў інстытуце і не толькі я за яго вучэне не пла-ціў, а дзяржава яму яшчэ плаціла. На-так інтэрнаў, атрымліваў грошы — толькі добра вучыся і станавіся кар-ысным для народнай справы чалаве-кам.

Вы разумеюце, чалавеку плошчы гро-шы, каб ён толькі вучыўся. Чулі, мо-жа быць, у стары гнілы час існавала такая «спроштаная норма». Гэта значыць, у навучальную ўстанову маглі паступіць вучыцца толькі некалькі процантаў аўрэяў, і то багачэй ўсякі. А аб дзешч такога бядняк, як Якаў Шнейдэр, і гутаркі не маглі быць. Паспрабуй вась, будзь разумным, па-падзі ў гэту самую «спроштаную нор-му».

Сын мой Міхаіл ужо пяць гаспі-ншчы, школы, тэатры — словам, для народнага карыстання ўсякія пабудо-вы. І за чэсную, аддапу работу нар-оду павяжае яго.

Трэба вам прынацца, я сам быў ка-ліскай будайніком. Будавалі ў марат свайх цудоўны замк, напоўнены сон-цам і шчасцем, у якім буду жыць з сваёй сям'ёй, адчуваю асалоду жыцця і купінаць у прамежных радасці. Та-д, гэта былі толькі мары. У сапраўд-нас-

ці-ж я туліўся ў напорузбуранай кі-бары, куды ніколі не заглядалі сонца і шчасце.

Гэта было не жыццё, а катарга, будзь яно трыццаць разоў праякляў! У нашым невялікім мястэчку большасць аўрэяў былі бяднякамі. Адзін бядней за другога. І былі такі тыдні, што ўсё мястэчка жыло ад перапродажу адзін аднаму старога сурдута.

Прыязджала ў госці і дачка мая Фаня. Тэхнікам працуе на заводзе і, апрача таго, лятае. Лётчык яна. Ско-нчыла курсы і цяпер як птушка па-ля-маеша ў неба і з хуткасцю ветру ля-ціць. Я, гаворыць яна, павіна ахоў-ваць неба майб радзімы і таму стала лётчыкам. Што вы скажаце аб майб Фані?

Аднаго разу яна, Фаня мая, напало-хала мяне дасмерці. Быў я ў яе ў гэтых. Запрасіла яна мяне на аэра-дром. — Едзе, гаворыць, дарогі па-паша, — паглядзіш, які лятае твая дач-ка. Чаму-ж не, — думаю сабе. — Ча-му-ж не паглядзець як лятае дачка Якава Шнейдэра, які ў стары час по-ўзаў перад багачэямі на каленях.

Отая я на аэрадроме, гляджу на неба, лятае мая Фаня і яшчэ з ёю люд-кі лятаюць. Раптоўна штосьці выла-дае з самалёта і ляціць уніз. Чую галасы — «Глядзіце, гэта Фаня!». Вы сабе можаце ўявіць, які холадна стала ў мяне на душы. У мяне захваліла дыханне, я не ведаў, што рабіць. Пра-даўжаў глядзець уверх. Над галавой майб Фані раптам узняўся блакітны купал і, о радасці! — дачка мая, род-ная, дарэчча, — яна павольна і пла-ўна спускаецца на зямлю. Калі яна ста-ла на зямлі, да яе палбегі сабраліся, і я з імі. Твар у майб Фані — узбу-джаны, радасны. Грае вясёла ўшаме-ца. І мне стала вясела на душы. «Вось дачка Фаня, — думаю сабе, — не дзеў-чынка, а птушка вясёлая». Дык вы скажаце, што мне няма чым ганарыць-ца? Які баяк не будзе ганарыцца такой дачкаю, хачеў-бы я ведаць!

Вы гаворыце, — сонца. Вачыне, у якім доме жыў я пяць. Наўкола сон-ца. Не ў марат гэта ўсё, гэта — са-праўднае жыццё. Я жыву ў светлым прыгожым доме, напоўненым сонцам і шчасцем. Гэты дом пабудаван най-вя-лікім архітэктарам і інжынерам. Назва гэтаму дому — сацыялізм, а імя архітэктара і будайніка — Сталін.

Вось і мой вялікі выйгрыш. Я вый-граў шчаслівае жыццё для сябе і сваіх дзяцей. І калі мой урад выпусціў новую пазыку, я першым падпісаўся на яе, таму што гэта пазыка майго народа, майб краіны, пазыка бласпо-грышнага...

С. ПРАЦУОУ.

ПІСЬМЫ ПРАЦОЎНЫХ

КАЛІ МЫ АТРЫМАЕМ РАЗЛІК?

Мы, трактарысты, у ліку 7 асоб прапавалі ў 1937 годзе ў Танежскай МТС, Чырвонаслабодскага раёна.

Дырэктар МТС да гэтага часу не разлічыўся з намі за выкананую работу. Напрыклад: Шайнаку Івану належыць атрымаць 1.200 рублёў і 105 кілаграмаў збожжа, Марозу Іль-і-820 руб. і 105 кілаграмаў збожжа, Ефі-мычу Івану — 350 руб. і 158 кілагра-маў збожжа і т. д.

Таксама МТС не разлічылася з гэ-тымі трактарыстамі за эканомію 300 кілаграмаў гаручага. 9—10 разоў ха-

дзілі мы на адлегласць 30 кіламетраў за атрыманнем разліку, але ўсё да-рэмна. Дырэктар МТС тав. Ізюх нават не жадае з намі размаўляць.

Аб нежаданні дырэктара МТС разлі-чыцца з трактарыстамі добра ведаюць у Наркамзе БССР, але ніякіх мер не прымаюць.

Устае пытанне: хто даў права кі-раўніцтва Танежскай МТС парушаць са-вецкія законы?

МАРОЗ, ШАЙПАК, ЛЯНЬКО, ЛЕ-ОЕНА, ЕФІМЧЫН, ЦЕРАХОВІЧ, ЯЦЫНА.

НА ЯКОЙ ПАДСТАВЕ?

Татрыны месяцы «зацвярдзала» Упраўленне па справах мастацтваў пры СНК БССР каштарыс на стыпендыі для дзяцей менскай музыкальнай школы, а на пятым месяцы работнікі Упраўлення заявілі дырэктару школы: «Стыпендыя разбэшчае дзяцей, утвара-е паміж дзяцьмі-стыпендыятамі і дзяцьмі, якія стыпендыі не атрымлі-ваюць, няроўнасць і таму мы яе (сты-пендыю для дзяцей) скасоўваем».

Цікава, з якога гэта часу стыпен-дыя для таленавітых дзяцей, аб раз-віцці якіх так клопаціцца наша партыя

і ўрад, стала сродкам «антаганізма» паміж імі? Чаму ў музыкальных шко-лах Масквы, Одэсы і інш. гарадоў та-кой «небяспекі» не наіраецца, а ў Мен-ску ў кабінетах кіраўнікоў Упраўлен-ня па справах мастацтваў пры СНК БССР яна стаіць чорнай адзнакай.

Бюракратыям і хворай фантазіі «на-чалства» не павінны перашкаджаць усебаковаму развіццю таленавітай дзе-тывы, якая навукашча ў менскай му-зыкальнай школе. Дзеці павінны атрымліваць стыпендыю.

С. ШТЭЙН.

СВАВОЛЬСТВЫ ДЫРЭКТАРА

На торфазаводе «Чырвоная Бела-русь» (Быхаўскі раён) груба пару-шаецца працоўнае законодаўства. Ра-бота на сущыні торфа сістэматычна працуець па 10—12 гадзін. Каб уні-кнуць усякіх непрыемнасцей, у веда-моцях на выліцы зарплаты аўсім не ўлічваюцца звышнормовыя гадзіны.

Кіраўніцтва завода (дырэктар т. Ро-заў) не выплачвае стаханавцам і ра-бочым таксама прагрэсіўку за пера-выкананне імі сваёй нормы.

Бытавыя ўмовы рабочых-тарфянікаў

вельмі дрэнныя. За апошні час з за-вода з'явіліся да 300 чалавек. У той-жа час дырэктар тав. Розаў, прыехаў-шы на завод, у першую чаргу пакла-ціўся аб абсталяванні свайго дома і на гэтую мэту ён выдаткаваў 6 тыс. рублёў дзяржаўных грошай.

Надаўна тав. Розаў з'явіў без уся-кіх уважлівых прычын тэлефанісць тав. Букоўскаму. Партыяная і пра-фсаюзная арганізацыя завода не заў-важаюць свавольства дырэктара.

НОМСАМОЛЕЦ.

НЕДАПУШЧАЛЬНАЯ НЯДБАЙНАСЦЬ

Скончыўся навучальны год. Цяпер неабходна рагарнуць інтэнсіўную па-дрыхтоўку да новага навучальнага го-да. Трэба бадзёрава адрамантаваць школьныя памяшканні, інвентар і т. д. Між тым рамонт школ у Клічаўскім раёне зрываецца з-за неатрымання неабходных сродкаў.

Устае пытанне: адсутнасць у раёне боджэта на рамонт школ — нядба-інасць раёна і Наркамсветы, ці пра-мое шкодніцтва?

В. АСТРОУСКІ, дырэктар Запольскай НСШ, Клічаўскага раёна.

УКРАЊНОК ОЛСКІ ТЭАТР
РЭЖЫСЕРЫ
(памішківае Белдзярждрамтэатр)

12 ліпеня ПРАГЛА

Пачатак у 8 г. 30 м. веч.
Вілеты ў касе тэатра в 12—2 і в 5 гадзін вечара.

У памішківае Дзяржаўнага з'яў-скага тэатра (тэл. 34-123).
РАСТРОІ ДЫРЭКТАРАТА РУСКА-ГА ДРАМАТЫЧНАГА ТЭАТРА ВССР

12 ліпеня СЛАВА

Вілеты ў касе тэатра в 12—2 і в 5 да 9 г. вечара.
Пачатак рэбна ў 8 г. 30 м. веч.

Кіноаатар «Навіны дня»

- 1) Журн. «Союзкинохроника» № 61.
- 2) Журн. «Советское искусство» № 6.
- 3) Народная пазычка.

ДЯІРЖЫЦЬРК
(Парк імя Горькага)
Тэл. 22-725.

СЕННЯ

вялікае царкавое прадастаўленне
7-х аддзяленняў
АВНОЛЕНАЯ ПРАГРАМА
Прымаше ўдзел уся трупа.
Пачатак у 9 г. веч.

СЕННЯ
ДЗЕННАЕ ПРАДСТАЎЛЕННЕ
Пачатак у 2 г. дня.
Каса з 10 г. раніцы

УСЕСАЮЗНЫ
ЗАВОДНЫ ІНСТЫТУТ
ЛЕГКАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

ДА 1 ЖНІВНЯ 1938 г.

Праводзіць ПРЫЁМ студэнтаў
У ВТНУ і ТЭХНІКУ

на факультэты:
тэкстыльны, скурна-абутковы,
швейны, механічны, інжынерна-акадэмічны.

АДРАС: Масква, 71, Данская вулі-ца, 62.

Дэведні выслаюцца па патраба-ванню.

СМАЧНА, СПАЖЫЎНА, ХУТКА.

АГУЛЬНАДАСТУПНАЯ
АБЕДЫ і ВЯЧЭРЫ

з шырокім асартыментам блю-д
штодзённа
ў ніжніх залах фабрыкі-кухні
(6 студэнцкіх)

Цана абеды з 2-х блю-д
ад 1 р. 70 кап. і вышэй.

АБЕДЫ адпачынаюцца з 12 г. дня,
ВЯЧЭРЫ з 8 г. вечара да 2 г. ночы.

ПРАВОДЗІЦА
ВОДПРАС АБЕДАЎ

НА ДОМ.
дырэктрыя.

Летні кіноаатар
«Парыжская Комуна»
(цэнтр. парк куль-туры і адпачынку).

СЕННЯ і ШТОДЗЕННА НА ЭКРАНЕ
МАЛЕНЬКАЯ МАМА

У гал. ролі ФРАНЧЭСКА ГААЛЬ.

Кіноаатар
«Чырвоная зорка»
МЯДЗВЕДЗЬ

Кіноаатар
«Інтэрнацыяна-л»
ГЛЫБОКІ РЭЙД

Кіно
«Спартак»
ПУГАЧОФ

БАЗА ІНСТРУМЕНТАВА БЕЛАПТЭКАУПРАВЛЕННЯ
(г. МЕНСК, СОВЕЦКАЯ, 67)

мае ў вялікім выбары
ІНСТРУМЕНТЫ:
ХІРУРГІЧНЫЯ, ВОЧНЫЯ, ГІНЕКАЛАГІЧНЫЯ
І ЗУБАРАЧЭБНЫЯ.

АПАРАТЫ БАБРОВА
ІНГІЛІЯРЫ,
ПІЛІТНЫЯ РОЗНАК,
СКАЛЬНЕІ,
ШПРЫЦЫ ЛЮРА.

КАТЭТЫ ЭЛАСТЫЧНЫЯ,
БУЖЫ ЭЛАСТЫЧНЫЯ,
ПАЛЬЧАТКІ ПРАСІЯНОПАЛЫЯ
рад дробнага Інструментарыя.

Таксама АБСТАЛЯВАННЕ:
КРОСНЫ ЗУБАРАЧЭБНЫЯ,
КРОСНЫ ЯНІОНА-ДУШПНЫЯ,
КРОСНЫ БЕРГАНЬ,
ДЫЯТЭРМІЯ КАТОДНАЯ,
ДЫЯТЭРМІЯ кароткахвалёная
(КВ),
ДЫЯТЭРМІЯ хірург. парта-
вагі дзіцячыя.

тыўная (электроная),
ДЫЯТЭРМІЯ ВОЧНАЯ,
СТАТЫ АПАРАТНЫЯ,
ЛОЖКІ РАДІАЛІННЫЯ РАХ-
МАНАВА,
ВАГІ ДІЦЯЧЫЯ.

ПРЫ БАЗЕ ЕСЦЬ МАСТЭРНЯ ПА РАМОНТУ ІНСТРУ-МЕНТА, УСТАНОЎКІ І МАНТАЖУ РЭНТГЕНА-ФІЗИТ-РАПЕДЫЧНАГА АПАРАТУРА.

Кіноаатар
«Спартак»
ПУГАЧОФ

Цікавыя кіноаатары
ВОЛГА, ВОЛГА...

У аддзел
АБ'ЯЎ
званіце
па тэл.
№ 25-384

Кніжныя магазіны
Упраўлення кнігагандлю ДВБ
Купляюць і прадаюць
СТАБІЛЬНЫЯ
ПАДРУЧНІКІ,
ЯКІЯ БЫЛІ ў КАРЫСТАННІ.

Кніжныя магазіны Упраўлення кнігагандлю ДВБ
ісць ва ўсіх гарадах БССР, а таксама ў Дрысе,
Жлобіне, Горка, Лепелі, Гарвалку, Сянно, Ленне,
Дзяржынску, Механе.

УПРАВЛЕННЕ КНІГАГАНДЛЮ ДВБ.

На падставе пастановы прэзідыу-ма
Белдзяўсаюза ад 14 сакавіка
1938 г. за № 6.

СЛУЖБІ ОКРСАЖЫТ'САЮЗ
з 1 ліпеня 1938 г.

ЛІКВІДУЕЦА.

Арганізацыі, установы і асобы,
акія маюць прэтэнзіі да Окрсжа-
ўсаюза, павінны падаць іх ліч-
ыткова да 20 ліпеня 1938 г.

Пасля паказанага тэрміну ніякія
прэтэнзіі прымацца не будуць.

І выказанай і спачуванне сямі
ліквідком ОКРСАЖЫТ'САЮЗА.

Патрэбны
РАБОТНІКІ ПАЖАРНА-
ВАРТАВОЙ АХОВЫ
Звартацца: вул. Калі-
ніна, 5, Гартон

Оргбюро і калектыву Менаблраў-
нісавана з жадам паведамляць аб
заўважнай смерці члена арпелі «
Мол» (г. Барысаў)
тав. НАР'У ДВА А. К.
і выказанай спачуванне сямі
памершага.

Белконтора «ИНЮРКОЛЛЕГИИ»
(ВЯДЗЕННЕ СПРАУ СОВЕЦКІХ ГРАМАДЗЯН ЗА ГРАЊЦЯІ)

РАСШУКВАЕ:

ПАСЛЕДНКАЎ ПА НАСТУПНЫХ СПРАВАХ АБ СПАДЧЫНЕ
ЗА МЯЖНО НА